



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 51 (1254) 23 СНЕЖНЯ 2015 г.

З Божым Нараджэннем!



Беларусь, не бойся прыняць Хрыста!

З Пастырскага паслання Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусеўіча на Божае Нараджэнне

... Нараджэнне Езуса ў Бэтлееме больш за 2000 гадоў таму - гэта ўжо гісторыя, хая вельмі прыгожая і сентыментальная, аднак гісторыя. З яе мы павінны вучыцца, бо гісторыя з'яўляецца маці-настайніцай. Нараджэнне ж Хрыста, будучы гісторычнай падзеяй, адначасова з'яўляецца дынамічным працэсам. Хрыстус і сёння нараджаецца ў Касцёле і прыходзіць да нас у Святых Пісанні, сакрамэнтах, перадусім у Эўхарыстыі, прыходзіць у іншай дзеянасці Касцёла, асабліва праз учынкі міласэрнасці...

... Мы з'яўляемся часткай гісторыі, якая адбываецца на нашых вачах, і, як веруючыя, павінны сваім жыццём і хрысціянскім сведчаннем вызначаць веру ў Езуса Хрыста,

які быў зачаты ад Святога Духа, нарадзіўся з Панны Марыі ў Бэтлееме, быў укрыжаваны, пахаваны, уваскрес, узышоў на неба і сядзіць праваруч Айца.

Божае Нараджэнне стала сапраўднай рэвалюцыяй у гісторыі чалавечства, бо Сын Божы стаўся чалавекам для нас і нашага збаўлення, прынёс у гэты грэшны свет новы закон любові да бліжняга і аднайго з баўчай ласкай...

... Сёння Езус пытаетца ў нас: кім Ён, народжаны ў Бэтлееме, з'яўляецца для людзей XXI стагоддзя? Мы добра ведаем, як ставіцца да Хрыста сучасны ліберальны свет. Ён вельмі часта не жадае мець з Ім нічога супольнага і не хоча чуць Яго голасу, які заклікае да абуджэння сумлення, навяртання і жыцця паводле Яго вучэння.

У такой сітуацыі мы, хрысціяне, павінны даць разнучы адказ, кім Ён ёсьць для нас. Толькі гісторычнай фігурай ці Тыム, які жыве ў сваім Касцёле і вучэнне якога актульнае і ў наш час? Адказ на гэтае пытанне вядзе да веры ў



асобу Езуса Хрыста, як уцеляўленага Сына Божага. Таму мы павінны адвесці Яму месца ў нашых сэрцах і пачуць Яго голас...

... Дзякую Богу, дзвёры Хрысту ў нашай краіне адчыніліся, і мы атрымалі свободу веравызнання. Аднак злы дух не спіць і ўвесі час дзеянічае. У выніку чаго ў сучасным, асабліва заходнім, свесце з'явілася шмат такіх небяспечных выклікаў, аб якіх яшчэ зусім нядаўна мы нават не маглі і падумаш. І мы бачым, як палітычная і эканамічная сістэмы, а таксама культуры адмаўляюцца ад Бога. Ізноў паўтараеца гісторыя з Бэтлеема, бо

ў сучасных грамадствах і чалавечых сэрцах не знаходзіцца месца для нараджэння Валадара сусвету сваёй ласкай (пар. Лк 2, 7). Хрыстус прыходзіць да сваіх, а яны Яго не прымайць (пар. Ян 1, 11), нягледзячы на Яго абліцаванне, што тым, хто Яго прыме і паверыць у Яго, Ён дасць моц быць дзецымі Божымі (пар. Ян 1, 12)....

... Таму, Беларусь, не бойся прызнаць у Хрысце Сына Божага, прымі Яго і дасці веры! Ён сваёй любоўю залечыць твае раны, прывядзе да так патгрэбанага ўсім нам цуду паяднання і ўчыніць цябе новай і шчаслівай!..

Pavodle catholic.by.

125 гадоў з дня
нараджэння
Мікалая Аладава

Мікалай
АЛАДАЎ (21 снежня 1890, Санкт-Пецярбург - 4 снежня 1972, Менск) - беларускі кампазітар і педагог. Народны артыст БССР (1955).

У 1910 годзе ён быў скончыў Пецярбургскую консерваторию. У час грамадзянскай вайны працаваў ва Ўсходняй консерваторыі ў Казані, а з 1923 года ў Дзяржаўным інстытуце музичнай навукі ў Москве. Уваходзіў у Беларускую песьеннную камісію. Прыехаў у Менск у 1924 годзе. Пераезду садзейнічаў Янка Купала. Паміж сем'ямі Купалы і Аладава ён быў скончыў сяброўскія адносіны. М. Аладаў - адзін з арганізатаў і першых выкладчыкаў Беларускага музичнага тэхнікума і консерваторыі. З 1946 года - прафесар, а

таты, вакальна-сімфанічныя паэмы, камерна-інструментальна а ансамбля, рамансу. Даў першыя ў беларускай музыцы ўзоры драматычнай (Першая, 1930) і лірыка-псіхалагічнай (Чацвёртая, 1953-54, і Пятая, 1956) сімфоніі. Своесаблівасцю жанравага вырашэння адметная опера "Тарас на Парнасе", вызначаная аўтарам як



Паштоўка, выпушчаная "Белпоштай" да 125-годдзя
М. Аладава

ў 1944-1948 гадах - дырэктар консерваторыі. У 1932 годзе ён быў скончыў у стварэнні беларускай кампазітарскай арганізацыі. У гады вайны ў 1941-1944 гадах выкладаў у Саратоўскай консерваторыі.

Працаваў у большасці музичных жанраў. Сваім творамі 1920-х-1930-х гадоў заклаў асновы многіх жанраў беларускай прафесійнай музыкі: апрацоўкі народнай песні, кан-

музычна-драматычны жарт у адной дзеі і напісаная паводле беларускіх ананімных паямёў "Тарас на Парнасе" і "Эніда навыварат" і пазмы В. Дуніна-Марцінкевіча "Гапон".


Рэдактар шматлікіх музичных выданняў (у тым ліку твораў М. Чуркіна і Р. Пукста), зборальнік і даследчык беларускага, марыйскага, чувашскага і якуцкага фольклору.

Bikiderya.

ISSN 2073-7033



9 772 073 703 003 >



(Працяг. Пачатак у папяр.
нумары.)

У Харваты, у гарадку Хум (які занесены ў Кнігу рэкордаў Гінэса як самы маленькі горад у свеце), ёсць "Алея служыцеляў глаголіцы".



Стол Кірылы і Мятода

Гэта нізка з адзінаццаці асобных манументаў і скульптурных кампазіцый, што цягнуцца агулам на сем кіламетраў. Яны ўшаноўваюць глаголіцу, дзе-ячоў культуру, гісторычныя падзеі. Напрыклад, там ёсць "стол Кірылы і Мятода (Мядовідзія)". Кірыл, верагодна, з'яўляецца аўтрам глагалічнага пісьма. Дарэчы, братам усталявана багата іншых помнікаў: у Сафіі, Кіеве, Маскве і інш. Глаголіца найдайчайшая (да канца 18 ст.) захавалася менавіта ў Харваты. У Хуме можна набыць сувеніры ў выглядзе літар фэлага алфавіту.

Яшчэ адна група помнікаў - гэта манументы непасрэдна мове. Адзін з іх усталяваны ў Эстоніі на ахвяраванні грамадзян. Яго форма нагадвае стылізаваную галаву пеўня з вокладкі эстонскага бувара. Надпіс на помніку значыць "Слова звязвае". А які слоган можна напісаць на матэрыяльным уласабленні беларускай мовы?

Помнік "Рускае слова" ёсць у Белгарадзе. Ён выкананы ў выглядзе бронзавай Бібліі. Над Кнігай - голуб з залатым пяром, сімвалам Добраі весткі.

Вобраз раскрытай кнігі на круглым пастаменце выкарыстаны і ў праекце малдаўскага манумента. Ён будзе мець дваццаць стэл-сторонак, на якіх будзе запісаны гісторыя румынскай мовы. Плануецца, што дыяметр помніка складзе 20 метраў, а вышыня старонак - 6,5 метраў.

Помнік роднай мове ёсць і ў Азербайджане.

Бадай, першы "моўны


Манументальная мова

Дзяніс Тушынскі,

намеснік старшины Таварыства беларускай мовы

статуя, створаная ў Італіі. Падчас згаданай вайны яна была пашкоджана і знікла ў невядомым накірунку. Пасля вай-

мовы афрыкаанс у горадзе Паарл. Мясцовасць вакол аднайменнай гары - адно са найстарэйшых месцаў расселення



Малдаўскі помнік румынскай мове



Помнік "Рускае слова" ў Белгарадзе

еўрапейцаў на поўдні Афрыкі. Менавіта там распачаўся рух за ўжыванне афрыкаанс на пісьме і за пераклад Бібліі на гэту мову.


Помнік мове афрыкаанс - гэта ансамбль сімвалаў. Самая высокая частка манумента - гэта гіпербала, якая ніколі не спыніць свой рост. На такі сімвал мовы архітэктара Яна ван Вейка натхнілі слова пісьменніка і палітыка Карнэліса Лангенховена аб імклівым росце ўжывання пісьмовай афрыкаанс. Вышыня калоны каля 57 метраў. Яна таксама



Помнік мове афрыкаанс



Помнік "Свабода для галандской мовы" ў Бюргердорпе



Помнік роднаму слову ў Эстоніі



Помнік роднай мове ў Азербайджане

афрыкаанс. У нашага Карапекіча таксама ёсць метафора "мова - булатны клінок". Цікава, як мог бы выглядаць сімвал беларускай мовы?

Побач стаіць меншая калона, што сімвалізуе Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку. Яна мае адтуліну ў кірунку Афрыкі, што мае паказаць адкрытысць і ўзаемадзеянне паміж Паўднёва-Афрыканскай рэспублікай, афрыкаанс і ўсім контынентам. Калона атачае сажалка. Сонца, адлюстроўваючыся ад вады, грае на паве-



Помнік мове афрыкаанс

(Заканчэнне ў наступным нумары.)



**Маніторынг
моўнай сітуацыі у
Асіповіцкім раёне
Магілёўскай вобл.
за 2015 г.**

1. Адукцыя.

У раёне на 01.09.1015 г. налічваецца 22 навуч. установы з сярэдній і базавай адукцыяй, у якіх навучаецца 5156 вучняў. Беларускамоўных установ 9, у іх навучаецца 1142 вучні. З іх 653 вучні навучаюцца ў адзінай у Магілёўскай вобласці беларускай гімназіі, а ў 8-мі сельскіх беларускіх школах навучаецца толькі 589 вучняў.

Адзіны ў раёне ліцэй працуе на рускай мове.

Беларускамоўных дзіцячых садкоў у раёне - 8, у якіх выхоўваецца ў 13 беларускіх групах каля 200 дзяцей.

Пры тым, сітуацыя з беларускай мовай у беларускіх школах такая, што многія прадметы ў іх, у т. л. і гімназії, выкаладаюцца пры наядунасці беларускіх падручнікаў, падруску. Гэта як правіла: замежная мова, інфарматыка, фізкультура працоўнае навучанне, выяўленчае мастацтва, АБЖ.

Частка прадметаў выкладаецца як па-беларуску, так і па-руську. Гэты пераважна матэматыка, фізіка, хімія, гісторыя, географія, пазаклассныя і пазашкольныя мерапрыемствы.

Нагляднае афармленне ў гэтых школах пераважна беларускамоўнае. Документацыя і справаздачнасць - таксама. У рускамоўных дзіцячых садках ёсьць адна выхаваўчая гадзіна па-беларуску.

2. Мясцовая улада працуе пераважна на рускай мове. Сайт райвыканкама - на рускай мове.

Пракуратура, суд, УУС, ды і ўсе іншыя установы і прадпрыемствы працуюць на рускай мове.

Прадукцыя амаль усіх прадпрыемстваў маркіруеца па руску за выключэннем парфюмерна-касметычнай фабрыкі "Сонца". Сельвыканкамы ўсе працуюць на рускай мове.

Звароты ТБМ да ўладаў па моўных пытаннях застаюцца ці без реагавання, ці атрымліваю фармальныя адпіскі.

3. Культура, СМИ, вонкавое нагляднае афармленне.

Установы культуры, клубы бібліятэкі працуюць на беларускай і рускай мовах.

Раённая газета "Асіповіцкі край" палову сваіх матэрыялаў друкуе па-беларуску.

Раённая студыя радыёвяшчання працуе на рускай мове, хача афіцыйна заяўляе што 20% у эфіры яна працуе па-беларуску.

Абязаных аб'яў па-беларуску ў грамадскім транспарце не чуваць ужо 3 гады.

Афармленне на чыгуначным вакзале - беларускамоўнае акрамя самой назвы станцыі.

Адзіная кніжная крама зачынена ўжо гадоў 10 таму. Знайсці беларускамоўную кніжку ў Асіповічах амаль немагчыма. У кіёсках, у т. ліку ў кіёсках "Саюздрук", іх няма, акрамя беларускамоўнай першыёдні, і то не ўсё.

Назвы большасці вуліц горада і аграгарадкоў - рускамоўныя, тоэ ж тычыцца і назваў на шыльдах прадпрыемстваў, установ, крамаў і да т.п.

Старшыня Асіповіцкай раённай рады ТБМ
Бародзіч С. Д.

Ушанаванне памяці паэта Лявона Шпакоўскага - Случаніна

Змагару за роднасць

Прысвечана Лявону
Шпакоўску - Случаніну

На Белай Русі ў паэтычны, спадчынны вянок
Лявонцій Шпакоўскі ўплёў
і свой не адзіны радок.
Яму крыжовы, пакутлівы
дастаўся лёс,
Які ў змаганні за роднасць,
вядомасць прынёс.
Уладзімір Масакоўскі.

Старонкі біяграфіі паэта

Лявонцій Раманавіч Шпакоўскі - псеўданім Случанін - нарадзіўся 3 (15) кастрычніка 1914 года ў вёсцы Лучнікі, Слуцкага павета Менскай губерні, цяпер Слуцкі раён Менскай вобласці.

Лявон Шпакоўскі вучыўся ў Слуцкім педэтнікуме, Менскім тэатральным вучылішчы. У 1936 годзе скончыў Менскі вишэйшы педагогічны інстытут. Наставнічаў у горадзе Чэркаёў Магілёўскай вобласці. У 1937 годзе рэпрэсаваны. Адбываў гады зняволення на Беламорканале. У 1939 годзе вызвалены і вярнуўся ў вёску Лучнікі.

Наставнічаў у Слуцкай сярэдняй школе № 3, выкладаў беларускую мову і літаратуру. У 1940 годзе пераведзены ў Слуцкі педэтнікум выкладчыкам рускай мовы і літаратуры. У час Вялікай Айчыннай вайны працаў дырэктарам Лучнікіўской школы 1941-1943 гг. У 1943-44 гадах працаў школьным інспектарам на Случчыне і адначасова супрацоўнічаў у акургавай газете "Газета Случчыны". З 1944 года з сям'ёй з жонкай і малай дачкой жыў у Германіі, працаў на цукровай фабрыцы ў горадзе Уэльцэн, затым у часопісе "Малады змагар", які выдаваўся у Берліне Саюзам беларускай моладзі 1944-45 гг.

У лютым 1945 года, пры эвакуацыі з Берліна спыніўся ў горадзе Лемга, дзе працаў на чорнарабочым. У красавіку 1945 года гэтую мясцовасць занялі амерыканскія войскі, і сям'я Лявона Шпакоўскага вярнулася ў родную вёску Лучнікі. На радзіме Лявон Шпакоўскі зноў быў арыштаваны органамі НКУС і асуджаны на 15 гадоў за працу ў сферы адукцыі пад час нямецкай акупациі. Пакаранне адбываў на Поўначы. Потым тэрмін пакарання быў зменшаны да 10 гадоў.

Пасля вызвалення да 1973 года жыў у Варкуце. Працаў на загадчыкам кансультацыйнага пункта рэспубліканскай завочнай школы Комі. У 1973 годзе вярнуўся на Беларусь, з гэтага ж году - на пенсіі і жыве ў горадзе Салігорску (вулица Леніна, дом 22). У траўні 1993 года Лявон Шпакоўскі прыняты ў Саюз пісьменнікаў Беларусі. Памёр 25 кастрычніка 1995 года. Пахаваны на Чыжэвіцкіх могілках вёскі Чыжэвічы Салігорскага раёна.

Друкаваўся з 1936 года. Яго вершы змешчаны ў калектыўным зборніку "Песніяры Случчыны" (1943 г.), аўтар паэмы "Пагоня" (1943 г.), гісторычнай паэмы "Рагнеда" (1944 г.), аўтабіографічнага рамана ў вершах "Алесь Няміра" (1962-1985 гг.), "біблейскага падання" "Іисус Хрыстос" (1984 г.) і іншых паэтычных твораў.

Паэтычна творчасць Лявона



Шпакоўскага - Случаніна цалкам прысвеченія беларускаму нацыянальному руху. Аўтар заклікае беларускі народ да незалежнасці, усладуляе працаўніцтва народа, прыгажосць роднай прыроды. У вершаваным рамане "Алесь Няміра" (публікаваўся ў 1991 годзе ў штотыднёвіку вытворчага аўтадруку "Беларуськаі" "Калішчык Салігорска"), адлюстраваў на прыкладзе жыцця галоўнага героя крыжовы шлях шматпакутнай Беларусі Асаблівую вядомасць Лявону Раманавічу Шпакоўскуму прынесла гісторычная пазма "Рагнеда". Адрывак з пазмы "Рагнеда" пэўны час быў уключаны ў школьнную праграму.

Пазма "Рагнеда" напісана ў 1943 годзе ў Слуцку, выдавалася: у 1944 годзе ў Вільні, у 1958 годзе беларусамі ў Сіднеі (Аўстралія), у 1991 годзе ў Менску ў часопісе "Спадчына № 1 ў Салігорску ў газете "Калішчык Салігорска".

У 1994 годзе ў Салігорску паэма "Рагнеда" была аддрукавана ў Салігорскім гаспадарча-разліковым участку Слуцкай узбуйненай дружкарні і выйшла асобнай малафратнай кніжкай на 32 старонках на кладам 999 паасобнікай.

Рагнеда
Гісторычна пазма
(З уступу да пазмы Лявона
Шпакоўскага-Случаніна)

Гэй, крывіцкі народ - Беларусі сыны!
У мінушчыны сладкім кургане
Несупынна гудуць векавыя званы,
На вяліке кілічы змаганне.

Годзе крывауду цярпець!
Преч пакуты і здзек!
Веру - будзудца нашыя мари!
Памятай, беларус, што і ты чалавек,

Які можа сабой гаспадарыць.
Нашы скарбы вякамі цягаль ад нас,
Нашу радасць у гразь утапталі.
У вялікі паход кілічуць праўда і час,

Кілічуць сладкай мінушчыны далі.
Вось таму з паўзабытых
курганаў-вякоў.
Ідучы зацярушаным следам,
Заклікае нашчадкаў пазбыцца акоў

Маладая кнізёўна Рагнеда...

**Мае сустрэчы з Лявонам
Шпакоўскім**

Асабіста я добра быў знаёмы з беларускім пазам Лявонам Шпакоўскім - Случаніным. Мы часта перасякаліся ў рэдакцыі салігорскай штотыднёвай газеты вытворчага аўтадруку "Беларуськаі" "Калішчык Салігорска".

Іван Юрчевіч...

... Затым слова было дадзена лідэру Беларускага Народнага Фронту "Адраджэнне" Зянуну Пазняку.

... На сустрэчы выступілі народныя дэпутаты Рэспублікі Беларусь Я. Новікаў, І. Германчук, В. Голубеў, лідэры - рабочага руху Г. Мухін і М. Собаль, салігорцы У. Дуброўскі, У. Чарныш, старшыня рэгіянальной рады ТБМ імя Ф. Скарыны М. Мацикевіч, сябра Салігорскай рады БНФ "Адраджэнне" В. Лялькін і іншыя..."

Я на той час быў старшынём рады Салігорскай раённа-гарадской арганізацыі БНФ "Адраджэнне", знаходзіўся на tryбунале з харугвой "Пагоні" ў руках.

Цэнтральная плошча была шчыльна запоўнена жыхарамі Салігорска. У сустрэчы з народнымі дэпутатамі Рэспублікі Беларусь прынялі ўдзел некалькі тысяч чалавек.

На плошчы знаходзіўся і Лявон Шпакоўскі - Случанін. Ён стаяў з заходняга боку tryбуны. З вачэй паэта цяклі слёзы радасці ад таго, што ён дажыў да светлага дня свайго Краіны, да абавішчэння Беларусі незалежнай дзяржавай. Ён стаяў і моўкі рукамі выціраў слёзы. А ў 1995 годзе яго не стала. У яго пахаванні прымайць удзел і я.

На Чыжэвіцкіх могілках

Беларускі паэт Лявонцій Раманавіч Шпакоўскі-Случанін 15.11.1914 г. - 25.11.1995 г. пахаваны на заходнім ускраіне Чыжэвіцкіх



Вёска Чыжэвічы Салігорскага раёна. Справа магіла Лявона Шпакоўскага - Случаніна. Каля магілы сябры ТБМ Ларыса Насановіч, Ларыса Наздрывіна, Уладзімір Амельчэні, Анатоль Дунецкі.

магілак.

У лістападзе 2015 года з нарады 20-ай гадавіны з дні смерці Лявона Шпакоўскага сябры Салігорскай гарадской арганізацыі Грамадскага аўтадруку "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" Уладзімір Амельчэні, Анатоль Дунецкі, Уладзімір Масакоўскі, Ларыса Наздрывіна і Ларыса Насановіч наведалі магілу паэта, настаўніка, шырага беларуса і ўшанавалі яго памяць ускладненнем жывых кветак і чытаннем яго патрыятычных вершаў "Памяці Кастусі Каліноўскага" і "25-га сакавіка 1918 года"

Лявон Шпакоўскі-Случанін праішоў цярністыя зямныя шляхі і праз усе жыццё пранёс сцяг любові да свайго Батькаўшчыны, да роднай мовы і паэтычным словам змагаўся за Свабоду і Незалежнасць роднай Беларусі супраць іншаземнай тыраніі.

*Уладзімір Масакоўскі,
старшыня Салігорскай
гарадской арганізацыі
ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны".*

Фота Уладзіміра Масакоўскага.



175 гадоў з дня нараджэння Казіміра Альхімовіча



Казімір Дамінікавіч АЛЬХІМОВІЧ
(20 снежня 1840, в. Дзмбрава (Дубрава) Лідскага павета, цяпер Шчучынскі раён - 31 снежня 1916, Варшава) - мастак.

Нарадзіўся ў шляхецкай сям'і, старэйшы брат Гіцьніта Альхімовіча. Скончыў Віленскую гімназію, дзе між іншымі атрымаў пачатковую мастацкую адукцыю. На мастацкае стаціяне К. Альхімовіча аказала моцны ўплыв творчасць вядомага віленскага мастака Канута Руслекага. Разам з братам узяў удзел у падвыстанні 1863-1864 г., за што быў сасланы на Урал. Вярнуўся ў 1869 годзе пасля амністыі, вучыўся ў мастацкай школе В. Герсаны ў Варшаве, у 1873-1875 гадах працягвае навучанне жывапісу ў Акадэміі мастацтваў у Мюнхене. У 1876-1877 гадах жыве ў Францыі, выстаўляе свае карціны ў парыжскіх салонах. З 1877 года жыве пераважна ў Варшаве. Творчасці К. Альхімовіча характарызуецца гісторычнай і міфалагічнай тэматыкай.

Творчасць звязана з мастацкім жыццем Польшчы і Беларусі. К. Альхімовіч лічыцца адным з апошніх беларускіх мастакоў рамантычнага кірунку. Ён малюе карціны на гісторычную і міфалагічную тэматику, пейзажы Літвы і Татары, рэлігійныя палотны, жанровыя сцэнкі. З 1880 года ўдзельнік еўрапейскіх і сусветных выставаў. Выстаўляўся ў Варшаве, Мюнхене, Адесе, Кракаве, Вене.

Ствараў карціны на тэмы беларускай, польскай і літоўскай гісторыі: "Пахаванне Гедыміна", "Пасля бітвы", "Ліздзейка з дачкой на руінах царквы Пяруна", "Абарона Ольштына" (1883), "Смерць Глінскага ў турме" (каля 1884). Яго палатно "Пахаванне Гедыміна" (1888) двойчы заваявала ўзнагароды. У творах, створаных пад уплывам сібірской высылкі, гучыць прэтест супраць расейскага каланільнага валодання на Беларусі: "Смерць у выгнанні", "Пахаванне на Урале" (Калі 1890), "На этапе" (1884) і іншыя. У карцінах на бытавую тэмку паказаны праца парабаў, іх ціккая долі: "Жніво" (1869), "Найманне работнікаў" (1893), "Хата параба", "У поце чала" і іншыя.


Акрамя жывапісу, мастак захапляўся роспісам фарфору і фаянсу, а таксама разьбой па дрэве. Вялікая колькасць прац К. Альхімовіча захоўваецца ў варшавскім Народным музеі.

К. Альхімовіч вядомы як ілюстратор твора Ю. Славацкага і А. Міцкевіча.

Bikinėdysia.

Рэспубліканская Рада ТБМ

Чарговае паседжанне рэспубліканскай Рады ТБМ пройдзе ў Менску 24 студзеня 2016 года.



За 61 год свайго жыцця неаднойчы задумваўся аб тым, у чым чалавече шчасле? Часцей за ўсё прыходзіў да высновы, што яно ў гармоніі душы і цела, г.з., калі не баліць ні душа, ні цела. Напэўна, кожны чалавек імкнецца да яе, але далёка не кожны можа сцвярджака, што часта дасягае такога спалучэння плоці і душы. Зразумела, шчасле не можа быць даўгавечным, таму як у сваім жыцці чалавек часцей клапоціцца пра цела, а душу робіць "назіральнікам" плоцкіх пакут. Тыя ж, хто выратоўвае сваю душу, большы клопат аб ёй і празўляе, а патрэбы цела задавальняе ў мінімальна неабходнай для яго колькасці. Напэўна, самае галоўнае і складанае - знайсці разумны баланс паміж цялесным і духоўным, тады гэта і будзе гарманічным існаваннем.

Як знайсці духоўнасць і гармонію ў грамадстве, а менавіта такую назуве мае праца вядомага пісьменніка і публіцыста Васіля Якавенкі (Мінск: Тэхнаграфія, 2015. - 47 с.) - задача яшчэ больш складаная. Тым не менш шаноўны аўтар узяў на сябе смеласць пастаўіць пытанне аб такім пошуку і, што самае галоўнае, пасправаў даць правільны адказ.

Прэзентуючы гэту брашуру, можна было б аблежаваць агульнымі словамі анатацыі. Аднак такі падыход быў бы не зусім правільным, таму як не вельмі часта ў нашым друку з'яўляюцца працы такога зместу, якія прымушаюць задумца і лепш зразумець, якое месца павінен

ЗНАЙСЦІ ГАРМОНІЮ

займаць беларускі этнас ва ўмовах "Глабальнага Грамадзянства". Пазіцыя аўтара зразумела і я яе поўнасцю падзяляю: "А што да беларуса, то калі яны беларусы не толькі паводле месяца жыхарства, але і паводле складу душы, мяркую: ім больш даспадобы быць грамадзянамі не проста планеты, а перш, чуеце, роднага краю, і думаць і дбаць як пра маці-Беларусь, так і пра юю Зямлю" (с.9).

На чалавечы мне зразумела і вельмі прыемна, што сп. Якавенка пачынае сваю брашуру з прысвячэння. Яно адрасавана знакамітаму айчыннаму філосафу Мікалаю Ігнатавічу Крукousкаму (1923 - 2013), якому ён "аддаваў перавагу і асабліву цэнту" (разам з Вільгельмам Гумбалтам). Апошня радкі прысвячэння шмат кажуць не толькі пра земляка-філосафа, але і пра самога аўтара: "Адно ведаючы пра ягоную грамадзянскую і проста чалавечую годнасць, адoranасць, сцілласць і праведнасць духу, цяпер думаю, што меў справу з святым чалавекам" (с.7).

Не можа не падкупляць (і радаваць) разважанне сп. Якавенкі "пра найболыш важнае і надзёнае, што даўно паўсталі і востра стаіць перад нашым беларускім народам як неабходнасць - ратаваць і ратаваць сябе ў нацыянальной супольнасці, у супадзі з, берагчы ідэнтычнасць, звычай, менталітэт, мову, культуру, старанна жывець і развіваць творчы і наогул стваральны імпэт" (с.10).

Нарэшце, уласна для сябе знайшоў адказ на пытанне, дзе пачатак фармавання нашага этнасу. Вядома, што ў яго пошуках знаходзяцца многія навукоўцы. "Мяне ж, - адзначае В. Якавенка, - не пакідае думка, падтрыманая і філосафамі М. Крукousкім, А. Тойнбі, што ў Вялікім Княстве Літоўскім у Сярэднявеччы, асабліва пасля Грунvaldskай бітвы, пасляхова фармавалася Нацыя ліцівінай, як на сёння - продакт беларусаў..." (с.11). Разважаючы далей пра нацыястваральныя складнікі гэтага гістарычнага перыяду, аўтар робіць вельмі слушнае парапінанне каштоўнасці Статута Вялікага Княства - легенды краіны, - з Крыжам Ефрасінні Полацкай.

Вельмі спрадвядліва гучаць слова брашуры аб небяспечным супакаенні нават тады, калі нацыя склалася: "І, калі Нацыя аднойчы заяўіла пра сябе, то ўжо без шчырага клопату пра яе росквіт сваіх жа грамадзян яна марнее, буцве" (с.14). Нам усім сёння пра гэта ніяк нельга забывацца. Я маю на ўвазе не толькі

звычайных грамадзян краіны, але найперш улады ўсіх узроўняў. Калі робіцца парапінанне "мы тия самыя рускі, толькі сі знакам якасці", калі гучыць з самых высокіх трывун то пятая калона, то абрэзлівае "свядомыя", такое пустаслоўе як нішто іншае правакуе антыйбеларускі настроі. А калі ўсё гэта падмацоўваецца ліквідацый беларускамоўнага навучання, скарачэннем увогуле беларускамоўнага асяроддзя, застаецца не шмат кроку да самаліквідацыі нацыі. І хаця аптымістычна гучаць слова аўтара: "Дзіва, праз якія нягоды прайшла, усталёўваючыся, наша ліцівінска-беларуская супольнасць! 200 гадоў мардавання рознымі чыннікамі з усходу і захаду, прычым амаль кожныя 30 гадоў - вынішненне адраджанай беларускай эліты", пільнасць губляць ніяк нельга. Да і сам сп. Якавенка прыводзіц шматлікія прыклады (пра чарку і скварку, гарэлку "Бульбаш", чужародных гастарбайтэрэаў і інш.), якія вядуць да страты ідэнтычнасці, а яна, у сваю чаргу, "вядзе да неўрозу..." (с.15). Вось тут і трэба, нашаму чынавенству звярнуць увагу на гэтыя рэчы, а не толькі дбаць пра хакей і курсы валютнага рынку і думаць, што здароўе нацыі залежыць ад колькасці заваёванных медалёў на чэмпіянатах свету і Алімпійскіх гульнях. Больш за ўсё мне хацелася, каб гэта работы сп. Якавенкі патрапілі ў руکі чыноўнікаў Беларусі і прачытаўшы яе, яны зразумелі, што духоўнасць і гармонія ў грамадстве - гэта той трывалы падмурок, на якім трывама ўсё астайніе, а забиспечаўшы іх "нацыянальная адукцыя, іншыя нацыянальныя інстытуцыі, духоўныя каштоўнасці, якія звычайна ўтвараюць залаты купал над сувэрэннай краінай" (с.15).


Як працяг тэмы артыкула пра духоўнасць і гармонію ў грамадстве друкуеца калектывы зварот, падрыхтаваны аўтарам у 2012 годзе і накіраваны ў дзейныя єўрапейскія структуры. У ім - аргументаваная крытыка сучаснай єўрапейскай ліберальнай палітыкі ў развіціі краін, а ў якасці сімвалічнай найвышэйшай гістарычных дасягненняў єўрапейскай цывілізацыі пратануеца стварыць величны Музей гісторыі і культуры Еўропы. Безумоўна, хацелася, каб такі Музей быў створаны не на папялішчы єўрапейскай цывілізацыі, а цяпер, як напамін пра то, што менавіта яна на працягу тысячагодзіні была, ёсць і будзе эталонам чалавечага развіціцца, духоўнага і сацыяльнага прагрэсу.

*Вячаслаў Сасноўскі,
канд. геагр. наук, даслдн.*

Кошт Урада

Беларуская сацыяльна-арыентаваная мадэль, здаецца, прывяла да фарміравання ў грамадзян своеасаблівай формы комплексу непаўнавартасці: усе мы адчуваєм сябе ў незваротным даўгу перад дзяржавай. Вядома, бо за сціплых 13% падаходнага падатку мы атрымліваем танны праезд і камуналку, ільготнае жылле, трэх гады аплочанага дэкрэту і іншыя "бясплатныя" паслугі. Аднак рэчаіснасць далёкая ад гэтай ідэалічнай карцінкі. Насамрэч мы за ўсё плацім па поўнай - і нават больш.

Падрабязней чытайце на сایце
www.koshturada.by




59%

падатковых даходаў
кансалідаванага бюджету
Беларусі забяспечваеца
за кошт падаходнага
падатку, акцызаў і ПДВ.



Большая частка гэтых
падаткаў кладзеца на плечы
грамадзян.



125 гадоў з дня нараджэння Язэпа Ядкоўскага

ЯДКОЎСКІ Язэп
(20.12.1890, Гародня - 2.1.1950), археолаг і нумізмат. Скончыў Гарадзенскую гімназію, Маскоўскі археал. ін-т (1912). Працаўшт в Румянцаўскім музее ў Маскве, быў кансерваторам Віленскай, Гарадзенскай і Менскай губерніяў. Дзякуючы Ядкоўску быў захаваны іканастас 17 ст. ў Супраслі, касцёл з фрэскамі ў Гарадзішчы. Выступаў у абарону Сынкавіцкай царквы-цвердзі, Мірскага замка. Разам з В. Шукевічам праводзіў археал. даследаванні ў Начы (Воранаўскі р-н), разам з Ю. Талька-Грынцэвічам - у Ланкішах (Воранаўскі р-н) і Дубічах (замак Вітаўта). У 1920 урадам Польшчы зацверджаны кіраўніком бюро дзярж. апекі над помнікамі гісторыі і культуры ў Гародні і Гарадзенскім пав., стварыў Гарадзенскі гісторычна-археалагічны музей, хавальнікам якога быў да 1936 года. Арганізаваў выданне штогод-

ніка "Музей у Гародні" ("Muzeum w Grodnie"). З канца 1930-х г. працаўшт в Варшаве, з 1944 у Кракаве, хавальнік Народнага музея (з 1945), старшыня Варшавскага нумізматычнага т-ва, рэдактар часопіса "Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne" ("Нумізматычна-археалагічны ведамасці"). Правёў археал. раскопкі ў Ваўкавыску (1925), у Гародні на Замкавай Гары (1932-33), дзе выявіў княжацкі церам, участак мураванай сцяны, рэшткі 2 мураваных храмаў (пазней атрымалі назывы Гарадзенская Ніжняя царква і Гарадзенская Верхняя царква). У 1935 даследаваў Каложскую царкву, якую датаваў 11 ст. Засталася навук. канферэнцыя з нагоды 100-гадовага юбілею Ядкоўскага, яго памяці прысвечаны зборнік артыкулаў "Краязнаўчыя запіскі" (Гародня, 1990).

А.П. Госіеў,
В.В. Швед.



лася навук. канферэнцыя з нагоды 100-гадовага юбілею Ядкоўскага, яго памяці прысвечаны зборнік артыкулаў "Краязнаўчыя запіскі" (Гародня, 1990).

У Баранавіцкай арганізацыі ТБМ - новы кіраўнік

На справаўдзачна - выбарчым сходзе Баранавіцкай гарадской арганізацыі Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, які адбыўся 19 снежня на сядзібе ТБМ у вёсцы Русіна, абраны новы старшыня грамадской арганізацыі. Ім стаў Мікалай Падгайскі.

Хвілінай маўчання ўшанавалі сябры арганізацыі памяць былога кіраўніка Баранавіцкай філіі ТБМ Віктара Сырыцы, які заўчастна пайшоў з жыцця сорак дзён таму. Пасля гэтага са справаўдзачным да-



кладам выступіў намеснік старшыні арганізацыі Мікалай Падгайскі. Ён распавёў прысутнымі пра тое, чым займалася філія на працягу апошняга года. Гэта і даследчы работы, звязаныя са 100-годдзем пачатку Першай сусветнай вайны, і шматлікія сустэречы з выбітнымі людзьмі краіны, і ўсталяванне шыльдаў на гісторычных помніках, і правядзенне свята вышиванкі, і шмат іншых мерапрыемстваў дзеля ўшанавання гісторычнай спадчыны нашай зямлі. Присутных вітаў старшыня ТБМ краіны Алег Трусаў, - адзначыў ён. - У Беларусі некаторыя арганізацыі з

у прыватнасці, адзначыў, што ў плане арганізацыі - пошуку сродкаў на ўшанаванне памяці Віктара Сырыцы, усталяванне на магіле грамадскага актыўіста добрага помніка. Алег Трусаў адразу зрабіў і першы ўнёсак на гэтую справу. Кіраўнік рэспубліканскай арганізацыі падкрайсліў, што Сырыца шмат зрабіў, каб на Баранавіцкай зямлі сталаі помнікі выбітным людзям, і трэба зрабіць усё, каб і яго памяць была ўшанавана належным чынам.

- Нас хвалюе пераемніцца, - адзначыў ён. - У Беларусі некаторыя арганізацыі з

сыходам кіраўнікоў праста перасталі існаваць. Тому вельмі важна, каб справа, якой займаўся Віктар Антонавіч, была працягнута. Алег Трусаў пропанаваў абраць старшынём філіі намесніка Віктара Сырыцы Мікалая Падгайскага. Кандыдатура была адобрана аднаголосна. Намеснікам старшыні абраныя Анжэла Камбалава і Аляксей Белы. Абрана таксама Рада арганізацыі і адноўленыя суполкі.

Ганаровым старшынём Баранавіцкай рады ТБМ абраны Міхась Бернат.

Наш кар.


Выйшаў "Верасень" № 13

Выйшаў з друку чарговы, трынаццаты па ліку, нумар літаратурна-мастацкага часопіса "Верасень". Пазіцыя ў часопісе прадстаўлена вершамі Кацярыны Массэ, Аліны Паўлоўскай, Кацярыны Глухойскай, Веранікі Міхалёвой, Ірыны Зоркі, Лізаветы Дамінікі Панамаровай, Уладзіміра Чарашкіна, Рагнеды Малахоўскага, Кацярыны Шчаснай, Ігара Канановіча і Паўла Змітрука.

Раздел "Проза" складають апавяданні Аляксандры Сымановіч, Алеся Яшчанкі, Сяргея Белаяра, Юры Несцярэнкі, а таксама прыпавесці Эдуарда Дубянецкага і герадоцінкі Леаніда Дайнекі.

У раздзеле "Пераклады" друкуеца адрывак з рамана албанскага празаіка Ісмаіла Кадарэ "Хроніка ў камені", пераствораны па беларуску Максімам Мудровым. А таксама раздзелы з кнігі "Пра гаспадара і літаратуру" Вікторыя Аліф'еры ў перакладзе з італьянскай мовы Аксаны Данільчык.

Раздел "Крытыка" адкрывае культуралагічны артыкул Ірыны Хадарэнкі "Выкраданне Еўропы". Аб "шчаслівай залежнасці" ад беларускай літаратуры разважае ў сваім эсэ Васіль Дэ Эм. Пра выготкі творчага натхнення ў гутарцы з Эдуардам Акулінам распавядае малада пасткі і музыка Кацярыны Ваданосава. Запісі з "памятнай кнігі" дзеліцца Леанід Дранько-Майсюк. Пра тое, "што трэба рабіць творцу, каб стаць сапраўдным пастам" - гутарка з маладым літаратарам Алесем Емяльянавым-Шыловічам. У цыкле "Шчонаўскія абрэзкі" вяртаецца ў гады свайго дзяцінства Ала Петрушкевіч. Пра месца песні ў жыцці чалавека - фальклорны артыкул Генадзя Лапаціна. Падабенства паміж "жанчынай і леапардам" шукае ў рэзцэнзіі на кнігу Таццяны Барысік крытык



Таццяна Мацюхіна. У рэзцэнзіі "Ад медытаты і да шансона..." вымірае творчы дыяпазон паэтаў Ігара Канановіча і Васіля Дэбіша літаратуразнавец Анатолій Трафімчык. Па традыцыі заканчваеца нумар "дыскаграфіяй" мызыкнага аналітыка Вітаўта Мартыненкі.

Прытайце "Верасень" № 13 на сядзібе ТБМ (Румянцева, 13). Чытайце "Верасень" на сایтах: Kamunikat.org і tbm-tsova.by. Дасылайце свае творы ў "Верасень" на адрес: verasenches@gmail.com.

Наш кар.

Шчасце

Якое шчасце - сустрэць свой лёс
На ціхіх вулак перапляенні,
Не пакідаючы нават ценю,
Кружляць над цемрай сямі нябес.

Якое шчасце - цябе знайсці
На бездарожжы пад жоўтым клёнам
І пад завеса паркалевай
Змяркання попел адзвісці...

Дваццатай вясной

Дваццатай, растрывожанай вясной
На беразе самотнага чакання
Пад хвалімі вільготнага расстання
Знікалі мары - музы дзіўных сноў.

Іх воклічы глушиліся вадой.
Іх рукі, што шукалі прагна Бога,
У распачы хапаліся за ногі
Мае - цягнулі ў цемру за сабой.

І я ішла, пакорная, на дно,
Пакінуўшы на беразе чаканне.
Канала недарэчнае каханне
Дваццатай, растрывожанай вясной.

На падворку добрае надвор'е.
Толькі ў сэрцы зноў ідуць дажджы.
І слата, разбайдулена болем,
На шчаках сцякае і душы.

А я чакала, верыла табе,
Малілася жывым і мёртвым зорам,
І жораву, і грушам на вярбе,
І сораму падманлівым узорам.

Я ўсё сваё маленъка жыщে
Гатовая была аддаць задарма,
Як дрэвы аддаюць зямлі лісцё
У полым каstryчніцкіх пажараў...

Так, я была гатовая на ўсё.
Я верыла табе і ўсё чакала.
А ты мяне адкінуў, як рыззé.
І я рыззэм ля ног тваіх упала...



Аліна Паўлоўская, паэтка. Студэнтка трэцяга курса філалагічнага факультэта Гарадзенскага дзяржунівага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Нарадзілася ў 1995 годзе ў Гародні. Жыве ў Гародні.

Мелодыя кахання

Ты сягоння мой, маё бяссонне.
Я сягоння - твой салодкі сон.
Не давай, малю, мне апрытомнець,
Забірай бязвольную ў палон!

Хай гучыць мелодыя кахання,
Напаўняе светлай цішынёй
Першое трывожнае спатканне
Цёплых вуснаў, белых рук сувой.

Сёння лётнае надвор'е:
Горача, зацішна.
Залятае на падворак
Белы попел з вішняў.

Сёння страчанае ўчора
Сустракае заўтра.
Сёння я - твам прастора.
Будзеш касманаўтам?



Беларускі нацыянальны касцюм

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)



Графіня Ганна Прушынская (з роду Камароўскіх) з прычоскай на шынъёне. Партрэт канца XVIII ст.



Жонка Адама Хмара - Марыяна Хмара (з роду Аранскіх) у сукенцы з устаўкай спераду ("баветам") і перламі.
Партрэт 1763 г.



Заможная гардзянка з Гарадні. Фота каля 1900 г.



Графіня Людвіка Хадкевіч (з роду Жавускіх). Партрэт XVIII ст.



Дваранка-каталічка з Гарадзенскай губерні з бранзалетам на руцэ ў выглядзе кайданоў з гірай - знак таго, што муж (ці сваяк) прымаў удзел у Студзенскім паўстанні, быў вязнены і сасланы ў Сібір на катаргу. Фота 1864 г.



Княгіня Кацярына Людвіка Сапега. Партрэт 1762 г.

Іншыя ўпрыгожванні - брошки, бранзалеты, пярсцёнкі - таксама наслісія пераважна заможнымі катэгорыямі насельніцтва.

Апісанне дзіцячага адзення

Летам сялянскія дзеци наслі доўгую палатняную кашулю, большыя дзеци - з парткамі, менышы - без іх. Абутак часта адсутнічаў.

У адзенні сялянскіх дзяцей да пачатку XX ст. таксама існавалі некаторыя адрозненні. Перш за ёсё, яны былі абумоўлены полаўзроставымі асаблівасцямі дзяцей, а таксама мясцовымі традыцыямі і сацыяльным статусам бацькоў. У першыя гады жыцця ў немаўляці

адрозненняў гэтых не існавала.

Кашуля была першым адзеннем, што апраналі яшчэ ў перыяд ранняга дзяцінства хлопчыку і дзяўчынцы сялянскага саслоўя, якія ўжо добра трymаліся на ножках. Доўгая кашуля з тоўстага хатняга палатна служыла адзіным адзеннем хлопчыку і дзяўчынак да 5 гадоў, а часта і да 6-8 гадоў і нават болей. Яе паднірэвалі даматканым поясам.

У цёплую пару года дзеци хадзілі ў такой кашулі босыя. І адрозніць хлопчыка ад дзяўчынкі можна было толькі па даўжыні валасоў (у хлопчыка - кароткія, паstryжаныя паукругам, у дзяўчынкі - доўгія, заплеценыя ў коскі), а таксама па шнурку каралія,

якія ўпрыгожвалі толькі шыю дзяўчынек. Летам сялянскія дзяўчынкі рабілі сабе каралі з чырвоных ягад рабіны, з гарлачыкаў, якія ў час квечені ірвалі на рэчцы або сажалцы. Доўгую сцябліну гарлачыка раздвойвалі на дзве, надломваючы потым невялічкімі кавалачкамі. Атрымлівалася ўпрыгожанне наўзор ланцужка з медальёнам, якім служыла расцвітшая кветка з белых лілеяў і жоўтых гарлачыкаў.

У 6-8 гадоў хлопчыкам апраналі порткі. Рабіліся яны з даматканай тканіны і фарбаваліся ў хатніх умовах расліннымі фарбамі. Абновы дзецим шылі толькі да свята Вялікадня, і эта ўздымала настрой дзяцей - яны адно перад адным паказвалі новае адзенне.

(Працяг у наст. нумары.)



(Працяг. Пачатак у папярэднім
нумары.)

На свеце шмат чаго я бачыў,
Але не чую і не чытаў,
Каб бальшавік ўдаве прафачыў
Альбо капейку дараўаў.
Наадварот, у турму саджали
Удоў бытых франтавікоў,
У якіх дзеткі галадалі,
За збор калгасных каласкоў.
І шмат хто з іх сканаў у няволі
За дзесяць катаржных гадкоў,
І ўжо не бачылі ніколі
Сіроткі круглыя бацькоў.
Дзяцей дзяржава гадавала.
З іх бальшавіцкая "братаў"
Манкуртаў - сталіцаў кавала
(Людей, не помніящих родства)
А Польскі ўрад стварыў умовы,
Каб чалавек мог зарабіць,
А ты ўжо сам рабі высновы,
Як тут пры Польшчы было жыць.

Марыя ў жыда працавала
Каля пяці гадоў запар.
За гэты час нявестай стала -
Дзівосны стан, прыгожы твар.
А з роднай вёскі, трэ адзначыць,
Хлапец яе даўно хадзі,
Каб на хвіліну хоць убачыць,
У Слонім часта прыбягаў.
Яго сям'я была заможнай,
Марыя ж беднай сіратой,
А Гіменей бездапаможны
Перад Гермесавай казной.
Тому на шлюб бацькоўскай згоды
Хлапец, на жаль, не атрымаў,
І ён вось з гэтае нагоды
Пятлю на шыў завязаў.
З каханнем першым развітаца
Яна ў сяло прыйшла пяшком,
Не даў Бог шлюбам ім падраца -
То часта плакала цішком.
Бацько хлапца такую страту
Змаглі не доўга перажыць
І ў след за сынам з сваёй хаты
Зышлі туды, дзе сын ляжыць.
Праз два гады лё памяніяўся,
Бо малады яшчэ ўдавец
У Маню нашу закахаўся:
Павёў дзяўчыну пад вінец
Мужык быў ёй наскрэб адданы,
Яе не крываў, шанаваў
І ад ўдзячна Мар'яны
Узаемнасць хутка атрымаў.
Праз год дачушку нарадзілі,
Сафія - ёй далі імя.
Пра іх у вёсцы гаварылі:
"Якак файнайа сям'я!"
Што шчасце будзе іх бясконцым,
Марыя мройла дарма,
Бо ўсім відома, што пад сонцам
Нічога вечнага няма.
Жыццёвё ўзровень павышаўся,
Пра сына марылі яны,
Але па свеце ўжо бадзяўся
Прывід сусветнае вайны.

Ды вось пра тое, што пачаўся
На Польшчу пансскую напад,
Народ у вёсцы ледзь дазнаўся
Праз пару дзён. На жаль, урад,
Які ad morz i da morza
Сваю краіну будаваў,
Германцам даць адпор не зможа,
Бо да вайны не рыхтаваў
Сваю дзяржаву, як належыць,
Калі па шчырасці казаць,
Дый ад яго не ўсё залежыць -
Цяжкая справа ваяваць.
І хоць польскі orzel bialy
Узор адвагі паказаў,
Німецкі adler, больш удалы,
Яго на часткі разадраў.
Масква Берліну памагала
Варшаву вольную душыць.
І праз сямнаццаць дзён напала
Каб Kresy Wshodni zahapali.
"Яничэ польска не згінэла,
Але згінучь мусіць.
З адной строны немец б'e,

РОЗДУМ

(паэма)

3 другой рускі душыць."
На польскі гімн прыдумаў хтосьці
Такі сумны радкі.
Напўна той, хто пеў пра косці
І коннай арміі кілнкі.
Напад на Польшчу - вынік змовы,
І гэта ўжо вядомы факт,
Што перадзел, парадак новы,
Еўропе нёс таемны пакт.
У адпаведнасці дамове
На крэсы немцы не пайшли,
Адсюль дамоў сыслі панове,
А ўслед таварышы прыйшли.
Але народ таго не ведаў,
Тым больш такога не чакаў,
Таму ўсходняга суседа
Як вызваліцеля вітаў.
Ды праваліца мне на месцы, -
Казаў яе стрычечы брат,
Каб даказаць, што быў у Брэсце
Сумесны з немцамі парад.
Свабоду, роўнасць і братэрства
Як быццам нам яны наслі.
Насамрэч - рабства, "людажэрства"
Ды гвалт краіне прыніслі.
Прыход саветаў, ён адзначыў,
Для нас вялікая бяды.
Я войска іхняе пабачыў -
Не войска гэта, а арда. -
І апавёў ён пра ватоўкі,
Слабыя коні ў іх вазах
І вельмі доўгія вінтоўкі,
І пра абмоткі на нагах.
Яшчэ, мой пан яснавільможны,
Зрабіў я вывад тут такі:
Наўрад ці там народ заможны,
Калі іх войска - жабракі.
Вось у паляка ўсё прывабна:
Рыштунак, вонратка і броня.
Усё прыгожа, зручна, зграбна,
Пароды ангельская конь.
А што паразу атрымалі,
То што ж яны маглі зрабіць?
Палякі мужна ваявалі,
Ды танка шабляй не прабіць.
Апавядыў аднавіясковец,
Які ў Слоніме служыў -
Чырвонай арміі вайсковец
Яму са смуткам гаварыў:
- Вы вызваліцеля чакалі?
Віншую вас, яны прыйшли.
Але не шчасце вы прыдбалі,
А кайданы сабе знайшлі.
Яны вас вызваліць ад волі,
Ад дабрабыту, ад царквы,
І ад таго шчаслівай долі
Яшчэ наплачашася вы.
Забыць прыдзенца пра кібласы.
І паляндцы смак забыць.
Яны вас згоніць у калгасы,
Каб задарма на іх рабіць.
Усіх разумных, працавітых
Пад корань высякыць. Тады
Прыгонны лад для паспалітых
Уядуць на доўгія гады.
- Не верце байкам таго гада:
Саюз - працоўных усіх аплот,
Бо там народная ж улада,
Яна ж там дбае пра народ,-
Так гаварыў другі вясковец
КаПЭЗБЭўскі актывіст
Па чужых жонках адмысловец,
Лайдак, мясцовы камуніст.
Дарэчы, ён пражыў замала,
Чамусыці ўлада за сваіх
КаПЭЗБЭўцаў не ўспрымала,
Тому і вынішчыла ўсіх.
Ну, а пакуль бальшавікам
Яны з ахвотаю служылі
І чынавенству, мужыкам
Бяды і гора нарабілі.
Кароў і коней адбіrali,
Па спісах іх у мужыкоў
З дзяцьмі на поўнач высялялі

Людзей чыноўных, "кулакоў".
Бальшавікі ім патураўлі,
Тому яны без перашкод
Чынілі помсты, рабавалі,
Пускалі нават у "расход".
Напрыклад, мне апавядалі
Факт вельмі жудасны. Яны
Пад Кушнярамі катаўалі
Людзей, не маючых віны.
У Івацэвічах забралі
Яны мясцовых леснікоў
І ў лесе ўсіх пазабівалі,
Бо быў загад бальшавікў.
Цікава мне, як чалавеку,
І я ўсё думаў, меркаваў:
Ну чым саўдзіпам небяспеку
Ляскі звычайны ўяўляў?
Народ у вёсцы сумняваўся,
Якую думку падтрымаць,
Ды лёс не імі вырашаўся.
Што зробіш тут? Адно - чакаць.
Але чакаць не давялося,
Бо бальшавік тут не драмаў
Збывацца хутка пачалося
Ўсё, што вайсковец прадракаў.

Бялевіч, з Косава быў дзядзька,
Аднойчы ён пра ватоўкі,
У туу восень яго бацька
Канём зямлю сваю араў.
Пачуўшы ляз жалеза раптам,
Спыніў каня і бачыць ён -
Шыбле там Ружанскім трактам
Савецкіх танкаў батальён.
Ён кінуў плуг, на тракт падаўся.
Махаў рукамі і кричаў.
Калі ж апошні танк прамчаўся,
То след яго пацалаваў.
А дома ён кавалак хлеба
Аддаў каню, як распрагаў,
І не падумаўши, як трэба,
Усё жонцы шчыра расказаў.
Праз тыдзень у Косава з'явіцца
Загад прынёс яму кур'ер,
Яшчэ парай не спазніца,
А то зацягнуць за каўнер.
Калі збіраўся ён у гміну
Касцюм адзіні апранаў.
Не ведаў позы той прычыну,
Але благога не чакаў.
І вось прыходзіць ён да гміны
Хусцінкай выцер потны твар,
А там, дзе войт сядзець павінны,
Сядзіць чырвоны камісар.
- Дзень добры, пан, - яго вітае.
- Какой я пан? Товарищ я!
Садись, товарищ, - і пытаете,
- А как фамилия твоя?
- Бялевіч я з суседній вёскі,
Мянэ Міколаю завуць.
Я паважаю Закон Боскі,
Я з тых, хто працоў жывуць.
Таварышу пра ўзяў паперы,
Там хутка штосыці прачытаваў
Расцілі гузік на каўнеры
І так дверліва казаў:
- Да, вижу, ты рабочай масти:
И мой вопрос к тебе таков:
Скажи-ка ты Советской власти,
А сколькі у тебя коров?
- Няма сакрэту, дзе вароў
Ёсць у мене на гэты час.
А камісар нахмурый бровы:
- Да, нет, товарищ, три у вас.
- Ды не карова то, цялушки,-
Яму Бялевіч адказаў.
- А вёс одно, цена полушка,-
Так камісар пажартаваў.
- Вот власть советская решыла
Тебя, Бялевіч, обязаць,
Ну если хочешь, то просиша
Одну корову ей отдать.
- Не зразумела мнё чамусыці,

Таму дазвольце запытца,
Чаму павінен я камусыці
Сваё добро вось так аддаць?
- Да в этом смысл простой заложен,
Не буду много говорить,
А потому, что кто-то должен
Освободителей кормить.
Ешё, Бялевіч, отмечаю,
Что справедливость быть должна.
Весь я коров не забираю
В хозяйствах, где она одна.
А посему распоряжение
Без промедленья выполняй.
На, распишишь в уведомленыи,
Как говорят у вас, бывай.
І ён пайшоў дамоў самотны.
І сам сябе пытаяў, дзівак:
"Чаму наш лёс такі гаротны,
Хто скажа мне? І як жа так?
Яны ж казалі, што саветы
Нясуць свабоду, дабрабыт
Як зразумець учынк гэты?
Я ж селянін, а не бандыт.
Усё маё здабыта потам,
Цяжко працай, мазалём.
Ужо бяды! Што ж будзе потым?
Лічы, мы зноў пад маскалём.
Няўжо то роскаш - дзве каровы
Сям'і, шасцёра дзе дзяцей?
Па ўсім відаць, парадак новы
Ярмо накіне на людзей".
А дома жонка сустракала.
Ёй апавёў, як ўсё было.
Яна нічога не сказала,
А твар слязамі заліло.
Кладуцца спаць - заснуць не можа,
Хадзіць па хаце і куры.
Ды бачыць, гэта не паможа,
І з жонкай так загаварыў:
- Ці спіш ты? - жонку ён пытает.
- Вядома, сплю, - яна ў адказ.
І дадае - А што, світае?
Ды што з табой на гэты раз?
- Са мной нічога, слава Богу.
Але ўставай, давай ращаць,
Якую ранкам у дарогу
Карову будзем адпраўляць.
Яна з-пад коўды выглядала
Яму і кажа:
- Не гаруй.
След цаляваў? Дык гэта мала -
Пайдзі ім ср-ку пацалуй!
Нырнула ў коўду з галавою
І ўжо адтуль яна бурчыць:
- І ў начы няма спакою.
Злуецца ён, але маўчыць.
Карову ён аддаў, вядома,
На сэрцы смутак, як імгла.
Сустрэла жонка яго дома
І суцяшала, як магла.
Праз тры гады, на жаль, не будзе
Ў іх каровы ні адной,
А ён да смерці не забудзе
Свой пацалунак глебы той.
Адэльск - мястэчка ёсць пад Гроднам,
Знаёмец мне апавядадаў.
Што Мілаховіч, дзядзька родны,
Там да саветаў пракаўляў.
Дык ён пры Польшчы ад улады
Зямлю пад хутка атрымаў.
Сваё зямлі быў вельмі рады,
На ёй засцята шчыраваў.
Браты яму дапамагаці,
Таму на ногі хутка ўстаў,
Узорны хутар збудавалі
Вятрак і той запрацаўа.
І пачалі ў акрузе людзі
Малоца на млыне тым муку,
Хто ж жорнамі мазоліць будзе
З-за платы нізкае руку?
Вятрак круціў там генератар
І электрычнасць вырабляў,
Такім вось метадам наватар
Сваю сядзібу асвятляў.

Было спачатку паляванне
На ўесь дзяржавы апарат.
Каго ў турму, каго ў выгнанне,
Але хапалі ўсіх падрад.
І кожны служка той улады,
Не важна, дзе ён працаваў,
І не залежна ад пасады
Чэкісту ў лапы патрапляў.
Усе прайшлі праз пастарункі -
Паліцыянт або ляскі,
Рабочы, служачы чыгункі,
І землямер, і паштавік.
Саветы ўсіх абраўавалі,
Хто шмат зямлі ці бізнес меў.
Затым у турмах катавалі -
І мала хто з іх ацалеў.
Яшчэ таварышаў здзіўлялі
Тавары ў крамах, кошт на іх.
Але не дўга, бо прапалі,
Не стала нават дарагіх.
Валюту Польшчу адміністрія,
Рублі савецкія ўяляї.
І ў крамах хутка ўсё скупілі,
Ну, быццам венікам змялі.
Жынчыны іхнія здзіўлялі,
Бо моду дзіўную знайшлі:
Начных сарочак накуплялі
І на музыкі ў іх пайшлі.
Паненкі ціхія рагаталі,
Замерлі хлопцы ўсё, але
Яны цікава паглядалі
На той пікантны дыфіле.
Дарма смяяліся паненкі,
А мне дык вельмі іх шкада,
З бялізнай зблытаўшых сукенкі,
Бо не віна то, а бяды,
Што недзе споднія кашулі
Такіх фасонаў могуць шыць,
Яны дагэтуль і не чулі...
Няма пра што тут таварыцы.

(Працяг на стар. 8.)

Аркадзь Курыс

Разумны быў і працавіты,
Былі такімі ж і сины.
Прышлі савецкія бандыты
І зруйнавалі ўсё яны,
А млынара з сям'ёй сагналі
З старонкі роднай назаўжды.
Яны ў выгнанні ўсе прапалі,
Бо не вярнуліся сюды.
У сяле Маріліцы цікавы
У тую пору жыў мужык.

Ён, прадпрымліў і жвавы,
Сядзець без справы не прывык.

У мужыка вятрак круціўся,
Ды шквал аднойчы моцны быў,
Вятрак часткова разбурыўся -
Ён паравік тады купіў.

І вось адладзіў ён як трэба
Працэс вытворчасці муки
Для булак, пышак або хлеба,
Ды тут прыйшлі бальшавікі.

Вядома, млын яны забралі,
Адвезлі ў Быцень паравік.
Там на двары яго трымалі,
І ўжо ў вайну ён недзе знік.

А мужыку пашанцавала,
Напэўна, Бог пашкадаваў -
Калі прыйшла да нас навала,
То "карачун" яго забраў.

А спадкаемец у выгнанне
Не быў адпраўлены тады,
Ён не аформіў уладанне,
Бо быў занадта малады.

Але саветы не забылі
Пра сем'і нашых ляскіў:
У трох падводы пасадзілі
Жанчын, дзяцей і мужыкоў.



**Аркадзь Курый
Роздум**
(пээма)

(Заканчэнне. Пачатак на ст. 7.)

Давайце ўспомнім мы, прыблізна,
Гадоў праз гэтак дваццаць пяць
У нас жаночая бялізна
Зноў стала попыт набіраць.
На то быўла свае прычыны,
Звычайна сталі набываць
Яе замежнія мужчыны,
Каб потым дома паказаць,
Што носяць нашыя жанчыны,
І з нас ужо парагатаць.
Яшчэ таварыша здзіўляла
Свінога сала таўшчыны.
Не можа быць такога сала
І тлустаю такой свіння.
А таўшчыню свінога сала
Прывыклі ў пальцах вымяраць.
Калі ў два пальцы - гэта мала,
Другая справа - пальцаў з пяць.
Дык вось, таварышы шукалі
У такім сале нейкіх швоў,
Бо памылкова меркавалі,
Што яно склесна з кускou.
У кароткі тэрмін, а фактычна
Ад верасня па красавік
Да сотні тысячаў фізычна
Народу знішчыў бальшавік.
Прытым, адзначы, самых лепшых
Знішчалі ў першую чаргу,
Адукаваных, разумнейшых
У грамадстве маючых вагу.
А праз гады перыяд гэты,
Саветаў першы раз прыход,
Найменнем "першыя саветы"
Адзначыў кемлівы народ.
Маглі саветы значна болей
Народу шкоду нанясці,
Але, напэўна, Божай волій
Адсюль прышлося ім сысці.
Што ж не дазволіла саветам
Ажыцяўіць свой план спаўні?—
У сорак першым годзе летам
Да нас вярнулася вайна.

У вёсках нават гаварылі,
Што будзе з немцамі вайна.
А вось для Ёсі Джугашвілі
Была знянацка яна.
Таварыш Сталін сам, мажліва,
Напад на немцаў рыхтаваў.
Бо на памежжы ён руліў
Войскі для наступу збіраў.
Пра абарону ён адразу,
Калі прыўшоў сюды, не дабаў.
Таму вялікую паразу
Ад немцаў хутка атрымаў.
І "легендарную" лагнай,
Мільёны ў бойках паліглі,
У палон здаліся ці прапалі,
Уцячы не многія змаглі.
Саюз крывію абліваўся,
Народ савецкі жылы рваў,
Галадаваў, не высыпаўся,
Праз два гады на ногі ўстаў,
Падняўся не без дапамогі
Антыфашистскай грамады,
Без іх нікай перамогі
Не атрымаў бы ён тады.
Ну, а пакуль у вёсцы ціха
Няма ні ўлады, ні вайны...

(Нажаль, у сувязі з канцом
года мы мусім на тым спыніць друк
на пээмы і пажадаць аўтару выдаць яе
асобнай кнігай.)

Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб зарэгістрацыі № 908 ад

18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даўліна.

Адрас для паштовых адпраўленняў:

231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by

"ЛЯГУЦЬ ПРАКОСЫ Ў ЗЯЛЁНЫЯ ШЭРАГІ..."

Сяргей Хмара

КРАТЫ

25 траўня г.г. споўнілася 110
гадоў з дня нараджэння вядомага
заходнебеларускага паэта і грамад-
скага дзеяча Сяргея Хмары (сапр.
прозвішча - Сіняк).

Нарадзіўся С. Хмара ў вёсцы
Казлоўшчына былога Слонімскага
павета (цяпер Дзятлаўскі раён Гарад-
зенскай вобласці) у сілянскім сям'і.
Падчас Першай световай вайны раз-
зам з бацькамі апынуўся ў бежанстве
ў Расіі. Жылі спачатку ў Казані, затым
у Раставе на Доне. Пачатковую шко-
лу закончыў у Варонежскай губерні.

На пачатку 1920-х гадоў, з
наступлением голаду і эпідэміі на
Паволжы, С. Хмара з маці і малодшай
сястрой вярнуўся на радзіму, якая к
гэтаму часу знаходзілася ўжо ў скла-
дзе Польшчы. Бацькі не стала яшчэ ў
1918 годзе. Працягнуў вучобу да-
птыліваму і здолынаму юнаку не да-
вялося - патрэбна было зарабляць на
жыццё, дапамагаць родным. Ён пра-
цуе па пастухом, землякопам, будаўні-
ком, актыўна займаецца самаадука-
цыяй, піша вершы, абрэзкі, замалёўкі.
Будучы няўрыймлівым па наўтуры,
настойлівым і мэтанакіраваным, но-
сьбітам шматлікіх ідэй і задум, С. Хма-
ра хутка адаптуецца да новага гра-
мадска-культурнага асяроддзя. Ён
уключае ў работу нізовых гурткоў
Беларускай сілянска-работніцкай
грамады, пазней выбіраецца сакра-
таром пасольскага клуба "Змаганне",
працуе інструктарам галоўнай упра-
равы Таварыства беларускай школы
ў Вільні. За актыўны ўздел у народна-
вызвольным руху Заходняй Беларусі
неаднаразова арыштоўваўся поль-
скай дэфэнзіўнай і зняволіўваўся ў тур-
му (сядзеў на Лукішках, у Гародні,
Каранова, у канцэнтрацыйным лаге-
ры Картуз-Бяроза і інш.).

Сяргей Хмара друкаўся ў
заходнебеларускіх перыёдках, у
1939 годзе апублікаў зборнік вер-
шаў "Жураўліным шляхам". Падчас
вайны жыў у Слоніме, удзельнічаў у
выданні газеты "Слонімскі кур'ер",
выступаў на раённым рады. З 1944
года - на эміграцыі. Спачатку жыў у
Германіі, дзе пэўны час з'яўляўся рэ-
дактарам газеты "Голос беларусаў",
затым у Таронта (Канада). Там ён
выдаваў часопіс "Баявая ўскалось" і
газету "Беларускі голас". Апубліка-
ваў зборнік вершаў "Мы" (1944) і кні-
гі даследаванняў беларускай міфало-
гіі "Сказы Бацькаўшчыны" (1976) і
"Аб Багах крывіцкіх сказы" (1988).

Памёр С. Хмара 4 верасня
1992 года ў Таронта, прыхыўшы 87
гадоў.

Даследуючы літаратуру За-
ходняй Беларусі і вывучаючы шмат-
лікія архіўныя матэрыялы, нядайна ў
аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтраль-
най навуковай бібліятэцы імя Яку-
ба Коласа НАН Беларусі давялося
натрапіць на рукапісы невядомых
вершаў С. Хмары 1920 - 1930-х гадоў,
якія ён дасылаў у заходнебеларускі
перыёдкі, у прыватнасці, у часопіс
"Калоссе". Гэтыя вершы невядомыя
не толькі шырокаму чытачу, але і спе-
цыялістам, гісторыкам літаратуры.
Прапаную некаторыя з іх чытачам
газеты "Наша слова".

Мікола Мікуліч.

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Юля Бажок,
Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Аляксей Карпенка,
Эла Оліна, Ігар Пракаповіч, Аляксей Пяткевіч,
Станіслав Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў,
Дзяніс Тушынскі, Аляксей Шалахоўскі.
<http://naszaslowa.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbt-mova.by/>
<http://nashaslova.mns.by/>

I, вочы абціраючы ад пота,
Жнуч збожжа панскае жанчыны.
Аслабла ўсё! Няма ўжо мочы!..
Заходзяць кроўю ад натугі вочы...

Казлоўшчына, 1935.

ВІСНА

Сцежка ласачкай выгнулася ў даль,
Кучараўшчыца дзеўкі-бярозы.
Па валошкавым розгулі галь
Сонца ходзіць хадой нецвярзой.

Вециярок шоўкатун, веснавей
Ў лазняка пазаблутваўся веци.
Забруілася музика чмялей,
Жар-агнімі луті май уквеці.

А у шэрым бяздолым сяле
Веснаход закукуе зязюляй.
Сэквестратара май там прышле,
Перадновак галодны прытуліц.

Каранова, 1927.
Закукуе зязюляю машь
Па забранаму радасці-сыну...
Ды драты зацвітуць-заагніц
Макам красак чырвона-малінным.

Казлоўшчына, 1935.

ТРИОЛЕТ

Чырвоным водбліскам
на сцёклах вокан
Пунсовое ад ўсходу кругазор.
І згінула на небе стада зор -

Вітае ўсход пташына песняй звонкай.
Шагае мерна па двары дазор,
І спіць вастрог
ацапнелым сном глыбока.

Чырвоным водбліском
на сцёклах вокан
Пунсовое ад ўсходу кругазор.
Гародня, 1927.

ТАЛОКА

Выйшлі талокай да працы у поле
На зсірацэлы загон,
Бо гаспадар ўжо тры года ў няволі,
Дзесяц там пакутуе ён.

Жонка з малымі засталася на волі
Без гаспадарскіх ... без рук.
Выйшла ўся вёска ...
Сеюць, валочаць, гаруць...

Помніць: пайшлі
за грамадскае дзела!...
Кінулі дзетак і жон...
Выйшлі талокай...

І зсірацэлы
Будзе засяян загон.
Казлоўшчына, 1935.

САНЕТ

Схілілісь над ракой
плакучыя вярбіны,
Бы нечага на дне яе шукаюць.
І ў серабры струмы купаюць

Свае абвіслыя галіны.
А з неба глыбіні бяздоннай, сіняй
Паўднёвым жарам сонека палае,
І вециярок не ўскалане, закалыхае

Лістом задуманай каліны.
А там вунь у канцы даліны
Кіпіць надорліва работа.

Зацвілі верасы.
І закапалі кроўю рабіны.
Плача маці старая па суну,
Што палёг ад сталёвой асы.

Казлоўшчына, 1936.

ПРАДВЕСНЕ

Вые сабакаю веци паўночны,
Правіць зіме хаўтурыны.
Што! Калі слепіць мяцеліца вочы,
Прыйдзе ўшчэ золак малінны!

Казлоўшчына, 1936.

*Аўтары цалкам адказныя за падбор
і дакладнасць прыведзенай інфармацыі.
Рэдакцыя рукапісы не вяртае.*

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Выдавец: Установа інфармацыі "Выдавецкі дом ТБМ".

Газета падпісаны да друку 21.12.2015 г. у 17.00. Замова № 3788.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпісі: 1 мес.- 8750 руб., 3 мес.- 26250 руб.

Кошт у розниці: па дамоўленасці.